



# Запрашаем наведаць 7 красавіка 2018 г. Дзень грамадзянскасці

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
<b>1 - 4 класы</b>			
Віктарына "Што я ведаю пра Беларусь"	9.00 - 9.45	Кабінет № 11	Марчык Т.П.
"Гульнёвая праграма "Беларусь сучасная"	9.55 - 10.40	Кабінет №3	Чабоцька С.С.
Спартландыя "Вясёлыя старты"	10.50 - 11.35	Стадыён	Шворак Н.І.
Мультурок "Героі казак за здаровы лад жыцця"	11.45 - 12.30	Кабінет № 11	Марчык Т.П.
Кіналекторый "Як здорава на свеце жыць"	12.40 - 13.25	Кабінет №11	Барысевіч К.Л.
<b>5 - 8 класы</b>			
Віктарына "Што я ведаю пра Беларусь"	9.00 - 9.45	Кабінет № 11	Марчык Т.П.
"Гульнёвая праграма "Беларусь сучасная"	9.55 - 10.40	Кабінет №3	Чабоцька С.С.
Спартландыя "Вясёлыя старты"	10.50 - 11.35	Стадыён	Шворак Н.І.
Турнір "Знаўцы грамадазнаўства"	11.45 - 12.30	Кабінет № 10	Чабоцька С.С.
Кіналекторый "Як здорава на свеце жыць"	12.40 - 13.25	Кабінет №11	Барысевіч К.Л.
<b>9 - 11 класы</b>			
Наведванне факультатыўных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 11.35	***	***
Турнір "Знаўцы грамадазнаўства"	11.45 - 12.30	Кабінет № 10	Чабоцька С.С.
Кіналекторый "Як здорава на свеце жыць"	12.40 - 13.25	Кабінет №11	Барысевіч К.Л.

